

ЗВОДКИ І САПРАЎДНАСЦЬ

Амаль усе калгасы Чэрыкаўскага раёна прыступілі да жыва выбарачнага парадка. Збожжавы культуры асабліва на ўзвышаных месцах ужо паасялі. У Ветрынскім сельсавеце ўжо ўрабана 64 гектары, у Ізясрскім — 87 гектараў і г. д. Усяго па раёну ўрабана каля 400 гектараў збожжавых.

Што паказалі першыя дні ўборкі? Калі вершы зводкам райза — усё добра: інвентар адрамантаваны, машыны падрыхтаваны і складскія памяшканні ў гатованасці. Але вельмі вершы зводкам райзамадзела. Зусім іншы малюнак бачылі, пабываўшы ў калгасах раёна.

Многія калгасы раёна ўборку сустралі неадрыхтаванымі. Непаратунымі аказаліся жніары, не забудзеныя сярпы; у некаторых калгасах наогул непавае сярпоў. Гумны не ачышчаны ад смецця, не падрыхтаваны транспарт для возкі снапоў.

Вось у раёне калгасы, якія сур'ёзна падрыхтаваліся да ўборачнай. Вось, напрыклад, калгас «Другая пяцігодка», Рэчыцкага сельсавета. Сенаборцы ён завяршыў пахляхова, добра адрамантаваны ўсе жніары, да якіх прымацаваны вадзачы, падрыхтаваны сярпы для сярпкі збожжа, гумны ачышчаны, адкрыты яслі і г. д.

На жаль, такіх калгасаў мала. У тым жа Рэчыцкім сельсавеце астатнія калгасы аказаліся неадрыхтаванымі да ўборкі. У калгасе «Чырвоны Кастрычнік» (Ізясрскі сельсавет) (старшыня Мастароў), стаіць жніарка ў раскіданым выглядзе, не адрамантаваны малатарні.

Першыя дні ўборкі таксама паказалі дрэнную арганізацыю працы ў многіх калгасах. Не ўсюды ўведзена індывідуальная адзельнічна, не арганізаваны званні. Некаторыя калгасніцы на работу выходзяць позна, або зусім не працуюць. Адна з прычын гэтага — адсутнасць асяляў.

Зачынаюць працаваць паўрабочыя да ўборкі кіраўніцтва МТС — дырэктар Лупанскі. Частка ільонерабілак не адрамантавана. З 7 складаных малатараў адрамантаваны чатыры. Да рэчы, і іх ремонт падобнаваты. Шмат машын МТС раскідана па калгасах непаратунымі. Душанскі «даручыў» ремонт гэтых машын старшнікам калгасаў, але ён ніколі і не думаў правесці іх рамантацыю іх.

Аб дрэннай рабоце Душанскага ўжо многа раз сігналізавала раённая газета, але ніякіх вывадаў ён не зрабіў. Прычыны правалу рамонту — адсутнасць клопату аб рамонтных работных. Ніякай палітычна-масавай работы сярод работных МТС ні дырэктар, ні яго намеснік па палітчасці Сухавіцкія не праводзіць, заробная плата выплачваецца нявоечасова, работны не мабілізаваны на хутчайшую ліквідацыю прарыву па рамонту.

Тав. Кліменка працуе загадчыкам райземадзела не вельмі даўно, але гэта не знімае з яго адказнасці. Ён павінен быў з самага пачатку пераардаваць работу апарата ў адпаведнасці з задачай ўборачнай. Пакуль што гэтага не відэаў.

У Чэрыкаве ўборку ўраджаю сустралі неадрыхтаванымі.

ПЕРАЛЕЎ.



Стханавец сенаборні калгаснік сельгасарцелі Імя Калініна, Беліганскага сельсавета, Беларускага раёна, т. Жуэроўскі В. Скошвае ў дзень па 1,5 гектара.

ПАРОЧНЫЯ МЕТАДЫ РАБОТЫ БРАГІНСКАГА РАЙЗЕМАДЗЕЛА

Кожны дзень дзесяткі старшыня калгасаў, брыгадзіраў, калгаснікаў і аднаасобнікаў Брагінскага раёна звяртаюцца ў раёны зямельнай аддзела за вырашэннем розных пытанняў па сельскай гаспадарцы.

28 чэрвеня ў райземадзеле быў самы людны дзень. За гэты дзень загадчык тав. Катляроў прыняў многа наведвальнікаў. Першым да яго звярнулася старшыня калгаса імя Парыжскай комуны тав. Сучанка. Яна хацела раскаваць загадчыку райземадзела аб тым, што ў калгасе арудзе класавы ворак, які арудуюць мільямі 48 гадоў свіней, жывых парасят закупаў у зямлю.

Але не паспела тав. Сучанка выказаць сваю думку, як Катляроў зачынуў: — Ты крыдзі на ічоны не аформіла. Зараз жа бліжы ў банк. Май на ўвазе, што ў далейшым я не папярэю тавой тавары.

Так «дапамагае» загадчык райземадзела малодца старшыня калгаса тав. Сучанка. Яна працуе старшыняй калгаса ўсяго з 10 чэрвеня, а да гэтага часу была радавой калгасніцай.

Старшыня калгаса сквардзіца Катляроў, што няма жніарак, слабая працоўная дысцыпліна. Катляроў не выслаўшаў іго, пацаў пагарналі:

— Май на ўвазе, як толькі ў мяне будзе аўтамашына, я да тебе прыеду. Але не чакай ад мяне добра. Запамітай... Ага, кажучы, што ў тебе ячмы дорыя (тут Катляроў паніваў тон). Мне выграмачылаць піль прыязі.

Зуважыўшы, што тут-жа прысутнічае каля 10 работнікаў райземадзела, Катляроў дадаў: зрабі так, каб усе калгаснікі ведалі, што ты іх візеш мя.

Такія адносіны да наведвальнікаў загадчыка райземадзела Катляроў.

Не даўна, што старшыня калгасаў, брыгадзіры і калгаснікі, мінаючы райземадзела, за вырашэннем пытанняў звяртаюцца ў райком партыі і райвыканком.

Апарат райземадзела налічвае 42 работнікаў. Многія з іх, як аграномы Пакатанкін, Ісмаілаў, старшы заатэхнік Палеўчык, медыкары і тэхнікі-будавальнікі, сядзяць у канцыляры, займаючы пустыя размовы, гуляюць у бильярд. У калгасы яны не выходзяць, ад іх яны адраваціся.

Літаратура за некалькі крокаў ад райземадзела калгас «Другая пяцігодка», «Тры папачы» ірэнна праводзіць сенаборку, складаючы стагі выправіла. Паўлі даяжкі, і сена ў стагах пачаю гніці. Гіне сена і ў пракосах. У раёне навуе шпідная створыла, што да сушы сена можна будзе прыстуніць тады, як паўсюды правядуць сенажагоны. Аграномы Пакатанкін і Ісмаілаў свяржаюць, што пачарнеўшае ад дажджу сена больш смецкае.

Райземадзела не змагаецца за старенне моцнай кармавой базы для сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Вольнасць калгасцаў зусім не прыступіла да сіласавання, спасылаючыся на тое, што няма чаго сіласаваць. І гэты тав. як у адным толькі калгасе «Другая пяцігодка» не скопшае 80 гектараў айру і асаі.

Усё гэта — вынікі парочнага кіраўніцтва калгасамі з боку райземадзела, які адраваціў ад мас калгаснікаў, і адсутнасці кантролю за дзейнасцю райземадзела з боку старшыні РКР і раённага камітэта партыі.

Я. КОМУС.

РЭЧЫЦКАЯ МТС НЕ ГАТОВА ДА УБОРКІ

У Рэчыцкім раёне асобныя калгасы прыступілі да ўборкі зернавых пасеваў. Праз некалькі дзён распачнецца масавая ўборка, у правядзенні якой Рэчыцкая МТС належыць выключна вялікая роля. Ад работы МТС залежыць поспех ўборкі ўраджаю ў палове ўсіх калгасаў раёна. Дырэктар МТС т. Карпенка, помпаліт т. Мазурэнка мелі дастаткова часу для прымянення ў поўную гатованасць трактарнага парка.

Аднак МТС не гатова да ўборкі, палова трактараў лічы не падрыхтавана да ўборачнай кампаніі. Трактары не могуць выйсці ў поле з за дробных недаробак, як адсутнасць лямпаў і ішп.

Механік Раймонд сіспасылаецца на тое,

што МТС не мае грошай на закупку гэтых дробяваў. Гэта сыхатарнае тлумаченне не заслугоўвае ўвагі таму, што на закупку іх патрабуюцца назначаны грошы. У гэтым годзе ўпершыню на калгасных палках Рэчыцкага раёна будуць прадаваць камбайны. Але да гэтага часу не распрацаваны маршруты для работы камбайнаў, не ўкамплектаваны штат абслугоўваючых камбайны работных, няма мільоў для адвозкі збожжа, невядома хто і на чым будзе адвозіць зерню з поля ад машыны.

Наркмазём БССР не засылае бочак для гаручага, якія занаражаць Рэчыцкай МТС па плану.

П. ЧЫКУН.

НЕ СТВАРАЮЦЬ КАРМОВАЙ БАЗЫ

У мінулыя зіму многія калгасы раёна перажывалі валькія труднасці з кармамі. На жаль, і сёння ў раёне не зроблены вывады з гэтага. Няма належнай барацьбы за стварэнне кармавой базы.

Пачынаюцца ўборка збожжа, а ў раёне не спосаны натуральныя сенажаці. Спрыяючае надвор'е для разорганізацыі сенаборкі не скарыстоўваецца. У некаторых сельсаветах (Палюска, Высокярэцкі, Валосцінскі, Еўлахаўскі) да сенакошу прыступілі толькі ў апошніх чыслах чэрвеня. І гэта пры тым умовах, калі, паводле заявы старшні Раўлахаўскага сельсавета Рымініскага, у калгасе не хопіць 20 проц. сена.

Не глядзячы на напружанасць кармавога балансу, пачалі сіласаваць толькі ў васьмі (а дзевяці) сельсаветах раёна, ды і тут план сіласавання выканан на 5—10 проц.

Не лепш абстаіць справа са сктагавем кармавога балансу. У многіх сельса-

ветах гэта важнейшае мерапрыемства пераарудчана калгасным рахункаводам.

У некаторых калгасах раёна (імя Комітэра, Азерскага сельсавета, «Чырвоны барок», Нямілоўскага сельсавета) калгаснікі самі для сабе косяць сена, псуюць калгасную сенажаць. Гэтай практыцы не дазваляюць адпор, хмі косячы разумее, што справа ідзе аб грубейшых парушэннях статута сельгасарцелі, аб падворе кармавой базы калгаснай жывёлагадоўлі.

Усё гэта ў сваю чаргу робіць дрэнны ўплыў на выкананне кантрактаўных дагавораў па здым сена дзяржаве.

Полпалучальнае становішча з падрыхтоўкай кармавой базы ў раёне тлумачыцца перш за ўсё тым, што кіруючыя арганізацыі раёна — райком партыі, райземадзела і МТС — не стварылі ў калгасах належнай грамадскай лямкі выкол пытанняў кармавой базы, аператыўна не аіруюць сенаборкай і сіласаванням.

С. НІПЕР.

Н. ПЕТРОЎ

ЯШЧЭ АБ КАВАРНЫХ ПРЫЁМАХ ЗАМЕЖНОЙ РАЗВЕДКІ*

Другі выпадак, калі разведка лоўца ўваля ў забудзеныя праціўніка, меў месца ў кастрычніку 1917 года на англа-турэцкім фронце, у Сірыі і Палестыне. Камандуючы англійскімі войскамі генерал Аленбі быў вельмі зацікаўлен у тым, каб рассяць апаенні турак з паводу маркуемага англійскага наступлення на Босршаба (на подступах да Іерусаліма) і прымуціць іх убрць з гэтага ўчастка рэзервуую дывізію, якую яны сядзі толькі той перакінулі. З гэтай мэтай было рашана ашуква кіраваўшага турэцкай разведкай палецкага капітана Шылера, а праз яго — і камандуючага турэцкім фронтам генерала Крэса фон Крессеншэйна, падлінушы ім хлусавыя дакументы.

Іспроўка была выканана наступным чынам. Азіз з афіцэраў англійскага штаба з ардынарным (фактычна збова разведка) венарам, аб'ядзючы верхам паварыла англійскай лініі, час-ад-часу паіраў на карту і аглядаў у бінюль турэцкія пазіцыі. Захпіўшыся, ён выехаў наперад і аказаўся пазіж лініямі фронту. Раптам раздзася стрел, адіёр пакачушыся ў сядле, выкінуў паліваю сумку, некалькі раз прабаваў ёе падняць, але, відаць, будучы ранены, не мог гэтага зрабіць і паехаў. Сумка асталася ляжаць паміж англійскімі і турэцкімі лініямі. З наступленнем пеманты яна была падарана турэцкім ластом і даставлена кіраўніцтва разведкі Шылера. Тым часам турэцка-англійская разведка перахапіла англійскую шэфраваную рацыграму, у якой змяшчалася загад англійскаму перадачым часіям аваязкова застаць сумку і, не ўскрываючы яе, даставіць у галоўны штаб. Гэта пераканала Шылера ў важнасці таго, што ляжыць у сумцы. У ёй ён знайшоў: а) карту з паказаннем на неаператыўнай абстаўнцы; б) асабістыя пісьмы і фатаграфіі, не выклікаючы сумніваў ў іх сапраўднасці і в) запіскі аб тым, што генерал Аленбі дзён на 10 аддавае на паліванне. Іпраз у апошніх запісках і заклучаюцца ўсё соль абману. Але капітан Шылер паверыў гэтай запісцы, бо ўсе астатнія матэрыялы сумкі былі сапраўды правільнымі і ўся

гісторыя са стратой сумкі нагадала паўнеішую праўдападобнасць. Вывад, да якога ён прышоў і які даляжыў камандуючаму, зводзіўся да таго, што маркуемага атака англійцаў на ланым участку ад Іерусаліма і турэцкую рэзервуую дывізію можна адвесці. Але як толькі гэта ўзвіяла пашла, англійцае атакавалі Босршаба і лёгка аўдалі гэтым пунктам, а ў далейшым і Іерусалімам.

Прыклад гэты паказвае, што кітрэцы разведкі могуць быць надзячыя тонкімі і разнастайнымі, і без крытычнага пахлядова да кожнага звыяння праціўніка можна лёгка ўпасці ў забудзжэнне.

Супроць Савецкага Саюза буржуазная разведка ў не меншай ступені прыстаювае розныя прыёмы абману з мэтай насядзіць у нас сваіх агентаў.

Характэрны выпадак адбыўся ў 1932 годзе. Нейкі П., які быў членам адной з брацкіх кампартыі еўрапейскіх краін, будучы беспаротным, атрымаў дазвол на ўезд у СССР, дзе яго везла пад таварышоў, што рапай прыбылі з-за граніцы і працавалі ў нас. Але пры пераходзе праз Польшчу ён быў затрыман, пасаджан у турму, дзе насяла апаеннай «апрацоўка» быў зварываю ў шпітальную сетку і даў падліску, што будзе прадаваць для польскай разведкі. Пасля гэтага ён быў выпущан і пераправілен у СССР, дзе быў ралупна, гасціна сустраў, як работні-эмігрант. Раз таварышоў паверыў праціўніцкай разведкай імя аўтабіяграфіі і ішых вестак, які ён аб сабе даў. Быў таксама прадстаўлены некаторыя ісьмявоыя дакументы. Словам, аб ім было вядома ўсё апрача факта затрыманна ў работні ў Польшчы. П. быў прынят на работу, прычым некаторыя таварышы, не ўважыўшы сабе поўнаасю аб мінудым П. і не зацікавіўшыся больш італьяна вымучыць пытанне аб тэрмінах яго пераезду, пачалі аказаваць яму самае шырокае давер'е. П. атрымаў іоступ на некаторых лярэжычых талмінці. Аднак справа ў ланым выпадку скончылася тым, што сам П. не мог вывесці далей свайго здарэння і праз некалькі месцаў сазнаўся ў тым, што ён зварываю польскай разведкай і даў ёй падліску-абазвясненства весті шпітальную работу супроць СССР.

Як бачым у гэтым выпадку, замежная разведка паспела завербаваць адуцага да

нас чужаземца «па дарозе»: ён нават не папярэджаваў нашага дырэктара аб падобраспоснасці фірмы пры выкананні раду тэхнічных умоў заказу, абылаць даць ры скратных тэхнічных вестак фірмы і прапаноўваў супраць на гэтых пытаннях асобна. В. гатоваў быў паверыць у шчырасць механіка, але калі расказаў пра гэту гісторыю другому намяну работніку, і. той параў імя не хадзіць ні на які асобныя сутрэчы і заявіць ланіцы, бо гэта, на яго думку, правакацыя В. паслухаўся парадзі і заявіў у паліцыю пра механіка. Пры наступным наведанні фірмы В. ўжо не бачыў механіка, але да яго паліцыю другі чалавек, з зыгладу работні, і пачаў расказваць аб тым, як механіка арыштаваць фальшыва, які яны яго збілілі, і т. п., прабуцічы разказаў і В. Калі той і на самай справе паверыў гэтаму «работніку» пачаў прапаноўваць яму яноў тое-ж, што перае прапаноўваў механік. В. вельмі кістаўся ні не паіст імя на размову, халі і не меў права іці на гэту размову. Аднак яго ўтрымаў больш выножны І. Праз тэроты час ім абмоту стала сена, што ў гэты гатэ гісторыя ад пачатку да канца пастроена разведкай, якая прабавала сапрамагатаць, а затым шпатажыраваць і зварываць савецкага грамадзяніна.

Усе паданыя вышэй прыклады «іспроўвання» да якіх прыбагае буржуазная разведка ў сваёй дзейнасці, паказваюць, наколькі неабходны зоркасць і пільнасць кожнага савецкага агента і кожнага грамадзяніна СССР. Шляхі буржуазнай разведкі і звыяніці і рознастайны, метады, якія прыстаювае яна, каб увесці ў забудзжэнне, вельмі наварны. Аднак зоркасць і паспярэжанаць, у асабістаў і ўсяго калектыва, да краінасці звыжваюць поле дзейнасці замежнай разведкі і забяспечваюць магчымасць выкрыць і згазіць шпіёнаў.

Ігра на даверлівасці некаторых нашых людзей і скарыстанне іх забруджанаці наогул характэрныя прыёмы лярэжычых дзейнасці замежных разведкаў. У нашым друку ўжо прыведзены шматлікі прыклады суров вербаваль савецкіх людзей спачатку шляхам асаба «спалітчынага» пахлядова, а затым пры таломе шпатажыра, подкупку і пагроз выдачы і кампраметацыі. Прывазжым яшчэ азіз прыклад надобнага пахлядова.

Савецкі работнік В. знаходзіўся ў камандзіроўцы ў адной з фамілічных краін і меў справу з нейкай фірмай. У працэсе работны азіз механік, назваўшы сабе

другам Савецкага Саюза, пачаў савратна папярэджаваць нашага дырэктара аб падобраспоснасці фірмы пры выкананні раду тэхнічных умоў заказу, абылаць даць ры скратных тэхнічных вестак фірмы і прапаноўваў супраць на гэтых пытаннях асобна. В. гатоваў быў паверыць у шчырасць механіка, але калі расказаў пра гэту гісторыю другому намяну работніку, і. той параў імя не хадзіць ні на які асобныя сутрэчы і заявіць ланіцы, бо гэта, на яго думку, правакацыя В. паслухаўся парадзі і заявіў у паліцыю пра механіка. Пры наступным наведанні фірмы В. ўжо не бачыў механіка, але да яго паліцыю другі чалавек, з зыгладу работні, і пачаў расказваць аб тым, як механіка арыштаваць фальшыва, які яны яго збілілі, і т. п., прабуцічы разказаў і В. Калі той і на самай справе паверыў гэтаму «работніку» пачаў прапаноўваць яму яноў тое-ж, што перае прапаноўваў механік. В. вельмі кістаўся ні не паіст імя на размову, халі і не меў права іці на гэту размову. Аднак яго ўтрымаў больш выножны І. Праз тэроты час ім абмоту стала сена, што ў гэты гатэ гісторыя ад пачатку да канца пастроена разведкай, якая прабавала сапрамагатаць, а затым шпатажыраваць і зварываць савецкага грамадзяніна.

Антысавецкая разведка прабуе наіраваць вое гнущыя і агідныя шпідальны не толькі ў нашы дзяржаўныя органы і ў нашы ваенныя ўстановы і часці: яна і аднолькавай ступені шпіаўства наседжонне свайх шпіёнаў і ў партыйныя органы.

У 1933 г. быў арыштаван загадчык культуротам аднаго з краіноў партыі Т. выкрыты як японскі шпіён. Вядома, што японская разведка вядзе сваю работу з валькіх размазах, не шпідуючы догіт гол на падрыхтоўку, наседжонне і «акліматызацыю» сваёй агентаў там, дзе ёй гэта патраба. Памянены Т. дазвешаць быў бекі рускі эмігрант. Прымама ў 1922 годі ён праішоў спецыяльную школу шпіянажы ў Токіу. У СССР ён быў перакінут праэ Еўропу ў 1925 годзе. У прамажы між аканчаннем японскай школы шпіянажы і перакіданнем у СССР Т. жыў у адной з еўрапейскіх краін, уступіў тут у член братай кампартыі і прыбыў у СССР як «комуніст». Ён меў залачай ад японскай разведкі прывесці сабе агульны партыйны і высупуца на партыйнай лініі. З пачынення забруджанаці і ратазельноці, што было, на-жал, у нашых таварышоў, гэта мэта японскаму шпіёну ўдалася. Ён быў перавезены з пачыну

Бяздушныя чыноўнікі з Чэрыкава

(ПІСЬМО ЧЫРВОНААРМЕЙЦА)
У 1935 годзе мяне прызвалі ў рады РСЧА. Дома асталося цяжарная жонка, старыя бацькі і дзве малалетнія сястры. У 1936 годзе нарадзілася дачка. Жонка ўвесь час працавала настаўніцай у вёсцы Ветрын, Чэрыкаўскага раёна. Калі скончыўся дэкрэтыўны адпачынак, яна звярнулася з просьбаю да райама, каб яе пакінуць грамадое дзіце, а ў Чэрыкаве жыць сваімі. Пераканаўчы довады не прынялі пад увагу. З-за дрэннага догляду дзіце захварела, і жонка змясціла яго ў сваякоў у Чэрыкаве. Старыя без дапамогі жонкі не маглі як след даглядаць дзіце; апрача таго, яно было пазбаўлена малака мацеры. Дзіце сур'ёзна захварела. Жонка вымушана была кінуць працу. Матэрыяльнае становішча пагоршылася.
У чэрвені начальнік палітдзела корпуса т. Юнг пісаў адносіну ў райвыканком з просьбаю дапамагчы жонцы чырвонаармейца. Райвыканком жаоўніў, шт даць жонцы работу ў мястэчку. Аднак гэты астаўся абяцаннем. Мне далі двух таліёнаў адпачынак для наладжання да машын працы. З адносінай начальнік штаба корпусу авіяноўцы да скартара райкома партыі т. Ветрава. Той як і даўна, нават не выслаўшаў мяне і тонаж бяздушнага чыноўніка заявіў: «Я не бір жа праці, і заняты зараз пасеўнай кампаніяй». Такі-ж бяздушны адказ атрымаў і ад загадчыка райама т. Вінаградана. Скартара-жа райкома партыі на паліна размовы мае просьбы адказаў: «Не ма сярвава даваць беспаротным работу». Так нічога не дабуўшыся, вярнуўся на службу. А сям'я асталася незабеспечанай. Чырвонаармець ШВЕБЕЛЁУ.

Калі мне выдадуць аблігацыі?

У 1935 годзе я працаваў настаўнікам у траянскай нашоўнай сярэдняй школе, Менскага раёна. З 1 мая па 31 снежня таго-ж года ў сельсавеце штомесадня з мяне рабілі выключэнні на пазыгу. Разам утрымана з мяне каля 190 рублёў. Доўгі час я хаджу за сваімі апаачанымі абліга-

цыямі, але ніяк іх не магу атрымаць. На мае неадарозныя звыроты да работнікаў сельсавета атрымліваю адзі адказ: «Аблігацый няма». Ужо праішоў многа тыражоў пазык, а я з-за жулікаў з Траянскага сельсавета не магу атрымаць аблігацый. ГАНЖЫН.

Не захоўваюць жыллёвую плошчу

Віцебскі жакт № 4 не зацікаўлен рамонтам жылых дамоў, каб прадухіліць іх разбураенне. Напрыклад, па вуліцы Урліскага, у доме № 16-а, кватэра настаўніцы т. Абрашкевіч патрабуе неважлікага рамонту. На рамонт гэтай кватэры ІІК саюз па пачатковых і сярніх шпоах заключыў дагавор з жактам і перавёў яму грошы. Аднак, замест таго, каб зрабіць рамонт, жакт разбураў ганак і пабудоваў 4 ступенькі.
Калі патрабаваў ад старшні жакта ра-

мантаваць па дагавору, ён адказаў, што не будзе рамантаваць кватэру. У гэтым жакце за кароткі тэрмін змянілася каля 5 старшніч, і ніхто не адказвае за становішча дамоў. Заслугоўвае ўвагі і тое, што Віцебскі горасовет заўваў і забуджонне газету «Звязда», даўшы адказ, што кватэра Абрашкевіч патрабуе неважлікага рамонту, які ў хуткім часе будзе зроблены. А між тым рамонт і зараз яшчэ не зроблены. АБРАШКЕВІЧ.

Свавольства самадура

На першым участку торфавода «Большыя» гудзе парумасца законнаўства аб працы. Загадчык гаспадарыя Станкевіч Андрэй прымушаў работных працаваць на 12 гадзін, а ў табелі знісваў 8 гадзін. З красавіка гэтага года ён не дае выхадных дзён работным Пінчэлку Ігнату, Гайдукову Нікіці і ішп.
Станкевіч сістэматычна зрывае падвор

вады на балота брыгадам Сарасеі, Афанасені, Буліяна і ішымі. Тарыяны чымушаны піль вяду з кар'ера, ад чаго на завозе захвораванне работных маларыняў. Будучы прафоргам гэтага-ж участка, Станкевіч у мінулым годзе збіў работнага Дзюбарова. Тарыёном і дзюбарыца завоза ніякіх мер не прымаюць да гэтага сэматура. ДАШУК.

Дзе пачытаць газету і кніжку?

За апошні час сярод калгаснікаў нашай арцыі «Сталінскі шлях». Выхаўскага раёна, выгладяюцца вялікая зацікаўленасць міжнароднымі паверымі, асабіва грамадзянскай вайной і ітэрвенцыяй у Іспанію. Але ў калгасе не праводзіцца ніякай культурна-масавай работы. Няма ў нас ні клубу, ні дома сацыякультуры, ні наогула якога-небудзь памяшкання, дзе

можна было-б пачытаць газету, кніжку, прачесці культурнае вольны час. Няма кніг бібліятэкі, дзе можна было-б часе перапынаць на полі таласаме не арганізавацца. Такое становішча за культурна-масавай работай сярод калгаснікаў далей нецярпіма. М. МЕЛЬНІКАУ.

Чаму мяне не паслалі у дом адпачынку?

У нас на абутковай фабрыцы імя Багазовіча (Менск) напярэдняе размярцоўваецца пудзёкі ў дом адпачынку. І працу на фабрыцы 6 год. З'яўляюся ўдхнальнік. У гэтым годзе я асабіва адуваваў патрэбу ў адпачынку. З гэтым пытаннем я звярнуўся да нашага старшні фабрыка т. Татарскага. Але ён пачаў неператрымным імя адказаць. Сказаў толькі, што пудзёвак ў дамы адпачынку няма.

І гэта ў той час, калі работны, які і што-год сазіваў у дамы адпачынку, зараз таксама паехаў. І гэта тлумачу тым, што і чалавек шпіі, пахляўствам не займаюся і да старшні нашага фабрыка «сабістага» пахлядоху не маю. КАПЛАН.

</

ПАВУЧАЛЬНЫ УРОК

Бюро Сталінскага райкома КП(б)Б разглядае пільгане аб становішчы на заводзе імя Варашылава. За апошні час у дырэктара гэтага завода паступае вельмі многа заяў ад кваліфікаваных рабочых-стаханавцаў аб ухадзе з завода. Стаханавцы Гальшэвіч, Купершэйн, Талазю і іншыя скаржыліся на рад непаладкаў у пэхах: бяспланаваць, няправільнае ўжыванне норм і няправільную паставу сістэмы аплэты, грубыя і пачуныя адносіны дырэктара, начальнікаў і майстраў пахад да іх скарж, дрэнную паставу культуры-масавай работы.

Рабочы інструментальнага пэха т. Рубінсон паведамаў начальніку пэха тав. Стэржнінскаму, што ён не можа за азіні дзень закончыць дадзеныя ўмю работу, бо яму не стварылі неабходных умоў і не забавілі інструментам. Стэржнінскі-ж замест дапамогі гэтаму рабочаму гоуба аблаўляў яго. Такі-ж выпадак меў месца і з рабочым Сіракоўкам.

Начальнік і майстар пэха шпінэраў Куч і Жыльцеўскі не дапамагаюць малым рабочым у павышэнні іх кваліфікацыі. Малыя рабочыя-комасолы Эстэвін ужо 7 год працую ў лінейным пэку, выконваю вельмі складаную работу і ўсё-ж саркаваты дагэтуль атрымлівае па трэціму разраду.

Начальнік такамага пэха Мінковіч ігнаруе пажытыя дасягненні і прымяненні позых норм. Вышэйшыя майстры лісты аб прастой рабочых на віне пэха Мінковіч знішчаў, чым самым ён утойваў дрэнную работу пэха і зніжаў заробаток рабочых.

На скаржы рабочых аб бяспланаваць у пэку, дрэннай арганізацыі працы і рабочага месца, адсутнасці інструмента і інш. Мінковіч заўсёды дае адпальваць адказ: «Сабатажнікі, лодыры, вы не хочаце працаваць».

Найбольш хваравітым з'явіўся ў рабо-

це завода з'яўляецца арганізацыя працы і заробатная плата. Да ўважэння новых норм і перабудовы праграмы адміністрацыя завода аднеслася бюракратычна. Партком і заўком таксама не разгарнулі шырокую палітычна-масавую раскручальную работу па мабілізацыі рабочага калектыва вакол гэтага важнейшага пытання.

Існуючая на заводзе зараз сістэма аплэты па сутнасці тэрміны павышэнне прадукцыйнасці працы. Дарчы кажучы, такая сістэма аплэты працы на заводзе вынікае з таго, што кіраўнітва механічна і некратычна пайшло да прымянення няправільнага загалу наркова мясцовай прамысловасці БССР тав. Валішча.

Партыйны камітэт, дырэктар і заўком замест таго, каб хутка рэагаваць на заявы рабочых, сур'ёзна заняліся палітычнай работай ў вольным пэку ў пасобку, да ўмятання РК КП(б)Б лічылі сігналы рабочых малаважнай справай і ніякіх мер не прымаі.

Заводскія арганізацыі, сакратар парткома Буевіч, дырэктар завода Лісоўскі і старшыня заўкома Лабравічкі адравалялі ад рабочых, не ведаі, што робіцца ў пэхах. Яны па сутнасці самахіліліся ад кіраўнітва стаханавцкім рухам і да апошняга часу не разгарнулі палітычнай работы са стаханавцамі, ударнікамі і шырокімі масамі рабочых.

Іпач і дыр сакратар парткома тав. Буевіч, дырэктар завода тав. Лісоўскі, камуністы-кіраўнікі пахад, майстры, інжынеры ў сваёй рабоце працягваюць палітычную бюрократыяць і забруджываць і фактычна яшчэ нічога не зрабілі для ліквідацыі вынікаў шкодніцтва на заводзе.

Дырэктар завода тав. Лісоўскі, начальнік пэхаў Мінковіч і Стэржнінскі свавольнічалі, не прыслухоўваліся да сігналь-

рабочых, бяздушна, па-чыноўніцку адравалялі да штодзённых патрэб і застрабаваньняў рабочых завода.

Рабочыя-стаханавцы не хочун пайсці з завода, яны любяць сваё праціемства, на якім яны прапрацавалі шмат год. Яны высунулі перад заводскімі арганізацыямі ўсім правільныя патрабаванні: прыслухоўвацца да іх голасу, свечасова і чула рэагаваць на іх скарж, добра арганізаваць рабочае месца, перабудаваць сістэму аплэты з такім разлікам, каб яна ўсмерна стымулявала павышэнне прадукцыйнасці працы і зыхванне новых норм, хутчэй ліквідаваць вынікі шкодніцтва, выкарчаваць да канца ўсіх ворагаў зароду.

— Мы любім свой завод, пішун стаханавцы, не хочам ухадзіць з яго, а таму просім дырэктара ліквідаваць непалакі ў пэхах, інакш будзем вымушаны пакінуць завод.

Кіраўнітва завода і ўсе камуністы павінны па-бальшавіцку мабілізаваць увесь калектыв рабочых на сапраўднае змыкненне ворагаў і выкарчаванне ўсіх элементаў шкодніцтва на заводзе, пухільна павышаючы рэвалюцыйны пільнасць, шырока разгортваючы камітэцкую і самакритыку, прыслухоўвацца да сігналь рабочых мас.

Партарганізацыя завода павінна разгарнуць стаханавцкі рух і сацыялістычнае саапрацоўванне, забяспечыўшы валучую волю камуністаў і комасолаў на вытворчасці, мабілізаваўшы ўсіх рабочых на выкананне і перавыкананне новых норм.

Для гэтага трэба ў першую чаргу шырока разгарнуць партыйна-палітычную і палітгаганічную работу сярод мас, узяць ініцыятыўны ўрарозень партарганізацыі да ўрарозню зачат, паставіць новых таварышам Сталінным у сваім дакладзе і заключным слове на люты-сакавіцкім пленуме ЦК ВКП(б).

ЛІСОВІЧ,

У СОУНАРКОМЕ СІЮЗА ССР І ЦК ВКП(б)

АБ КАЛГАСЕ «НОВЫ БЫТ», ДАНАІАУСКАГА РАЕНА, ЯРСЛАўСКАЙ ВОБЛАСЦІ

СНК ССР і ЦК ВКП(б) паставілі:
1. За актывалізацыю і актывасць дзеяння і грубыя павішэнні законаў ССР, якія вызначылі ў ліквідацыі калгаса «Новы быт», Данаіаўскага раёна, Ярслаўскай вобласці, наперог воі і жаланям калгаснікаў, у незаконным абаранні ў калгасе зямлі і акта на вечнае карыстанне зямлі і незаконным абаранні маёмасці калгаса, — адаць пад суд старшыню Данаіаўскага райвыканкома Гаршкова Н. Е., сакратара Данаіаўскага райкома ВКП(б) Паварава А. С., заг. райза Лук'янава Н. Н., нам. заг. райза Бельякова І. І., старшыню Данаіаўскага сельсавета Саладзіхіна П. Ф. і заг. райфа Мішын.

2. Абавязваць Ярслаўскі абком ВКП(б)

і аб'яваць аб'яваць аднавіць калгас «Новы быт», перадаўшы калгасу зямлю згодна акту на вечнае карыстанне зямлі, а таксама жытнёу і сельскагаспадарчы інвентар, які належыць калгасу.

3. Палінаваць абком ВКП(б) камандзіраваць у Данаіаўскі раён члена бюро абкома ВКП(б) для раскручальна гэтага паставы.

4. Указаць Ярслаўскаму абкому ВКП(б), аб'яваць аб'яваць аб'яваць пракурору т. Юрчук В. К. на тое, што, ведаючы аб ліквідацыі калгаса «Новы быт», сваёй бяздзейнасцю на працягу двух месяцаў яны фактычна прыкрылі актывалізацыю і актывасць дзеяння работнікаў Данаіаўскага раёна.

(БЕЛТА).

ПРАЕКТ РЭКАНСТРУКЦЫ МАГІЛЁВА

МАГІЛЁВ. З кожным годам расце сацыялістычны Магілёў. Да рэвалюцыі тут былі невялікія самалужныя гарбарні і кравацкі майстры, у якіх было занята ўсяго на некалькі рабочых. За гады сталінскіх паштогак выраслі новыя карпусы гіганцкай прамысловасці, казетыны рабочы, якія налічваюць на некалькі тысяч чалавек. Такія прадпрыемствы горада, як шаўковая фабрыка, трубаіліны і аўтарамонтны заводы, маюць усеабамае значэнне.

Іпач больш цікавая будучыня чакае Магілёў, што відаць з праекта рэканструкцыі горада. Гэты праект, разлічаны на 15 год, абмяркоўваўся сярод рабочых. Рабочыя ўнеслі шмат каштоўных прапановаў, якія былі ўлічаны архітэктарамі.

Праектам прадугледжваецца будаўніцтва новых гіганцкай важнейшых галін прамысловасці. Новыя прадпрыемствы размесцяцца на ўсходняй беразе, а рад існуючых выносіцца за горад. Праекцеўца будаўніцтва вылікае мяскаамініта, кружна-палянага камбіната, буйнай мюбэвай фабрыкі. У будучым у Магілёве будзе вялікі порт на Дняпры.

Прыгожыя дэкаратыўныя насажэнні акружаць Магілёў. Вуліцы горада заляюцца асфальтам. Сувярэю плошчу ўпрыгожыць вялікі помнік В. І. Леніну. Трамарайны лініі злучаць прадпрыемствы і ўскраіны з цэнтрам горада. На цэнтравай базарнай плошчы будзе пабудаван вялікі театр.

У РЭДАКЦЫЮ „ЗВЯЗДЫ“

Прэзідыум Акадэміі навук БССР паведамае, што акадэмія, агульнаваная ў «Звяздзе» 9 ліпеня, пад загаловам «Інстытут аграрнага будаўніцтва трэба адра-

віць» раскручывае спецыяльнай камісіяй і 19 ліпеня будзе абмеркавана на спецыяльнай прэзідыум Акадэміі навук. Прэзідэнт АН БССР І. СУРТА.

Аб падачы групай рабочых-стаханавцаў завода імя Варашылава заяў аб ухадзе з завода

ПАСТАНОВА БЮРО СТАЛІНСКАГА РК КП(б)Б г. МЕНСКА АД 11 ЛІПЕНЯ 1937 ГОДА

Заслухаўшы паведамленне дырэктара завода імя Варашылава т. Лісоўскага, сакратара парткома т. Буевіча і т. Зельцара аб палачы групай кваліфікаваных рабочых-стаханавцаў такамага завода (калі 20 чал.) заяў аб ухадзе з завода, Бюро РК аб'явае, што гэты факт з'яўляецца вынікам бяздушнасці, казёйна-бюракратычных адносін да штодзённых патрабаванняў рабочых з боку адміністрацыйна-тэхнічных работнікаў завода і рэзультатам таго, што партком (Буевіч) і дырэктар завода (Лісоўскі) адравалялі ад пэхаў і не ведаюць, што там робіцца, не прыслухоўваюцца да сігналь рабочых завода.

Направільная арганізацыя працы і рабочага месца ў пэхах, прымяненне няправільнай сістэмы аплэты працы, якая па сутнасці пераважывае павышэнню прадукцыйнасці працы (вышплате праграмы), калі работчы апраца масавая вытворчасці выносіць на 20 проц. ішывідуальных заасаў і т. д.), адсутнасць раскручальнай работы пры ўважэнні новых норм, — усё гэта прывяло да зніжэння прадукцыйнасці працы і вылікае да справядлівай нараканні з боку рабочых.

мольнаў на вытворчасці, мабілізаваць рабочых на выкананне і перавыкананне новых норм вынароўкі. Рашуча выкончыць з бяздушнасці, казёйна-бюракратычнымі адносінамі да патрэб і патрабаванняў рабочых, забяспечваючы свечасовае рэагаванне на заявы і скаржы рабочых.

Увесці ў практыку рэгулярнае смяканне і правядзенне вытворчых нарад рабочых на пэхах і заводскага гаспадарчага актыва.

3. Абавязваць дырэктара завода т. Лісоўскага:

- а) дабіцца неадкладнай адмены няправільнай дырэктывы Наркампрама БССР аб сістэме аплэты працы на заводзе;
- б) прыняць практычныя меры па знішчэнню непаладкаў у пэхах, галоўным чынам, у адносінах арганізацыі працы і рабочага месца, для чаго часцей асабіста бываць у пэхах і ўнікаць ва ўсе дэталі і «дрэбязі» работы ў пэку;
- в) устанавіць планавасць у рабоце пэхаў, дабіўшыся поўнай загрузкі рабочага дня і кожнага рабочага, ліквідуваўшы неўжыты месца прастой рабочых і пэхаў;
- г) Гэтае рашэнне РК КП(б)Б абмеркаваць на агульным партыйным сходзе завода.

Сакратар Сталінскага РК КП(б)Б ЛІСОВІЧ.

Партком, фабком і дырэктары прайшлі міма гэтых фактаў, самахіліліся ад кіраўніцтва стаханавцкім рухам, не разгар-

нулі палітычнай работы са стаханавцамі, ударнікамі і шырокімі масамі рабочых, што прывяло да поўнага развалу стаханавскага руху на заводзе.

Увесці ў практыку рэгулярнае смяканне і правядзенне вытворчых нарад рабочых на пэхах і заводскага гаспадарчага актыва.

ДА ГАДАВІНЫ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ ў ІСПАНІІ

НАРОДНАЯ АРМІЯ РЭСПУБЛІКІ

Геранчая армія рэспубліканскай Іспаніі выраста і загартавалася ў лютых баях супроць фашызма. Ужо год ідзе грамадзянская вайна ў Іспаніі.

Фактычна з першых-жа дзён памежу ўрад пачаўся рэгулярны сухаземны вайскі. Апоўнай сілай, на якую магі абаронцы рэспубліканцы, быў узброены народ. Ён патрабаваў і атрымаў ад урада зброю. Але ён не быў арганізаван, не меў каманднага састава і не быў абудан ваеннай справе. Не было ў рэспубліканцаў і цэнтралізаванага камандавання. Атрады рэагна ліку, нярада ўзброенымі членамі палка, камандавалі адзінчымі, але не ведаючы ваеннай справы людзьмі. Яны злішчліва за свой страх і рызыку, не марочы сувязі з сувязямі. Атрады называліся сваім партыйным органам, прызвавалі толькі выбранных іх камандзіраў, часам не жадалі пакінуць сваёй месцацы, у той час як галоўнае небяспека была ў другім месцы. Памала было камандзіраў, які адстойвалі партызанскія спосабы вядзення вайны.

Усё гэта неабходна было змяніць. Мясцішкі, не гледачы на працізненне рэспубліканскіх морских і паветраных сіл, ухарацілі перакідаць войскі з Марока. Іпач стала ясна, што перапатчыцеўцы пачалі маюць надарэў крах, фашысцкія дырэктары — Італія і Германія неадкладна прыступілі да расшырэння ітэрвенцыі. Яны адравалялі мясцішкі вялікую колькасць самалётнаў, інструктараў і высылкі ў Іспанію войск караблі, якія ўжылі спосабы дамагальні мясцішкінам. Сілы фашыстаў раслі. Ваіна аб'явала прыняць зважаны характар.

Камуністычны партыйны паставіліся перад Іспанскі народ і ўрад нарохана фронтна аб неабходнасці самых рашучых мерапрыемстваў па рэарганізацыі арміі. Яна патрабавала стварэння адзінага камандавання, іпнэтыта камісарыяў, уважэння найстарэйшай ваіскавой дысцыпліны.

Іспанскі народ самааднала змагаўся супроць мясцішкінаў. Рэспубліканскія байны, якія спынілі наступленне пошчыні мясцішкінаў у горах Гвабрамсы, правялі вялікую атаку і харабамі. Але не буючы дрэнна ўзброеныя атрады народнай арміі магі ўстаць перад магутнай ваен-


Геранч Міха і яго генералы шпоб правялі іпуную дзейнасць на фармаванню рэспубліканскіх батальёнаў, брыгад, дывізіяў.

Генеральным камісарыятам, кіраўніком з'яўляецца Ліварос дэль Вэмо, былі пасланы ў войскі ваенны камісары, пменатаўшыя рэарганізацыйныя часці. Рэспубліканскія тыл стаў вырабляць узброенне для арміі. Ва ўрадах войск за з'явілі танкі і новыя самалёты. Войскі, геранчая адбываць найлепшыя атакі мадэжні-ка на Мадрыд, загартоўваліся ў баі і займалі ваеннай вучобы.

За год грамадзянскай вайны ў рэспубліканскай арміі вылучылася многа выдатных камандзіраў з народу. Такі, напрыклад, вядомы пилер усёму свету былы маляр, камуніст Лістар, пилер камандзір дывізіі: Карас — былы палітычны камісар, член партыі Іспаніі, пилер камандзір дывізіі. Такі начальнік штаба фронту Арагі, камандае, большык. «Геранскія сілы Арагі», — пісала пра яго «Мундо обрэр», — абумовілі гэта рэальнае ператварэнне рабочага ў камандзіра. Такія сотні іпных камандзіраў, народных герояў, якія адана змаганца за справу народнага фронту.

Зараз нават буржуазны друк не можа не прызнаць, што рэспубліканская армія з'яўляецца магутнай сілай. «Уравава армія», — пісала англійская ліберальная газета «Манчэстэр гардыян», — сапраўды народная армія. Яна прайкінула здыўляюча ўпарты рашучасць.

У рэспубліканскай арміі імкунца «лепшыя людзі іпных края. Хто не ведае сапраўды легендарных подвргаў антыфашысцкіх байноў і камандзіраў ітэрнацыянальнай брыгады рэспубліканскай арміі. У батальёнах гэтай брыгады можна сустрэць французаў, немцаў, італьянаў, бельгіянаў, галандцаў, аўстрыянаў і іпш. «Пражэталіныя тут немцы», — пісала газета «Манчэстэр гардыян», — лепшыя людзі Германіі. Але калі-б прышлося правесці галасаванне, то было-б відаць, што агульным любімым — гэта італьянцы. Яны злучаюць паказе храбрасці і адданасці з найбольшай шчырасцю, знаходлівасцю і дысцыплінай. Няма ніякага сумнення, што італьянцы — вельмі добры салат, калі ён змагаецца за справу, блізкаю яго сэрцу».



Плакят рэвалюцыйнай Іспаніі. На плакате надпіс: «Згуртувайцеся ў барачы-Бэ. Сяляне! Поле — таксама фронт барачы!».

Такія ўсе яны, байцы ітэрнацыянальнай брыгады. Усёму свету вядомы імёны палітычнага камісара ітэрнацыянальнай брыгады Марыо Нікалеса; слаўнага байца і арганізатара, камандзіра Людыяна Рона, вядомага наемкага пісьменніка, аб якім буржуазны друк гаворыць, што «ён не ведае маху»; пратэскага пісьменніка Ганса Мархвіна, які быў нарка паранен пад Тура; члена ЦК партыі Германіі Ганса Баймера, паўшага смерцю салуных у баі з фашыстамі; сувеснага вучонага, англійскага прафесара Хольмана, які разам з сьмяна ваяваў у радах батальёна імя Тольмана. У ліку лепшых рэспубліканскіх дэтыкаў лічыцца французскі пісьменнік Андрэ Малро, германскі дэтык Герфіер — узецьнік сувеснай вайны. Делшыя прадаўціні перазава і прагрэсіўнага чалавечтва адлаопь сваё жыццё барачы супроць фашызма, становячыца ў рады рэспубліканскай арміі.

Асабліва трэба адзначыць, што малая рэспубліканская армія выдэлае авадвое найвышэйшай ваеннай тэхнікі. Рэспубліканскія танкісты і дэтыкі паказваюць уоры выключнай доблесці, самаафравання, сапраўднага героізму.

Фашысты ўжо ў першыя месяцы вайны мелі больш 200 танкаў. Рэспубліканцы тады вялі баявыя дзеянні без падтрымання танкавых часцей. Апошнія толькі іпач зарадкаліся. Але ўжо ў канцы 1936 года, калі мясцішкі з поўнага наступілі да Мадрыда, рэспубліканскія танкісты паказалі сваё майстэрства. Яны ўварваліся на артылерыйскія пазіцыі мясцішкінаў, іпш знішчылі яго пяхоту, гарматы, танкі, аўтамашыны. Рэспубліканскія танкісты ў рашучыя дні прымынілі наступленне мясцішкінаў на Мадрыд і далі магчымасць рэспубліканскім войскам трымава ўмапавацца на поветунах да сталіны.

Няма патрэбы многа гаварыць аб геранчэ ўрадах дэтыкаў. Ён вядомы. Ітэрвенцы ў першыя-ж месяцы вайны дасталі мясцішкінам больш 100 самалётнаў. Гэта адраду дало ім вялікую перавагу над рэспубліканцамі. Атрады народнай арміі не магі аказваць супраціўлення, калі на іх налетала фашысцкая авіяцыя, падтрыманная атака пяхоты. Але к канцу 1936 года становішча змянілася. У рэспубліканцаў пачаліся новыя знішчальнікі і бамбардзіроўшчыкі.

Калі фашысты пачалі сістэматычна бамбардзіраваць Мадрыд з паветра, то толькі ў 25 выпадках з 50 ім удалася скідаць бомбы. У астатніх выпадках свечасова падаўлялі рэспубліканскія знішчальнікі, і фашысцкія самалёты напроўраліся ў бегства. У паветраных баях фашысцкія дэтыкі толькі ў тым выпадку не ўпалакі гал рэспубліканскіх самалётнаў, калі мелі двух-ці трохразовую перавагу. Дэтыкі-ж

АБ'ЯЦАННІ НЕ ВЫКАНАНЫ

Становішча агітатыва-прапагандацкай работы пасля спрэчача-выбарчых сходаў партарганізацыі горада Менска не палепшылася. Становішча справы ўтнула аўную трыбу. Пастанова ЦК ВКП(б) аб ліквідацыі «сезоннасці» партыйнай вучобы сарвана. За апошні час спыніў работу рад гуртоў партыйнай сеткі. Партыйныя школы не працуюць. Вячэрняя партыйная школа Кагановіцкага раёна ўся ў поўным складзе пайшла ў волюсць. Выключна арэна справа з наведваннем заняткаў. Рад гуртоў, асабіла совескіх і гандлёвых арганізацыяў, сістэматычна не працуюць. У прамысловых арганізацыях арываюцца заняткі часта з-за таго, што прапагандацкі іпучы ўволюсць. Да гэтага часу не падабаны лодзі, якія павінны змяніць іпучых у волюсць прапагандацкаў. Больш таго, у гаркоме неведома, калі прапагандацкі іпучы ўволюсць. Пра гэта не ведаюць і ў райкомах.

Да гэтага часу выкладанне гісторыі партыі адраваля ад палезных пытанняў. Нельга іпач прывесці ні аднаго факта, каб у гуртках раскручывалі пытанні міжнароднай і ўнутравай палітыкі.

Прапагандастам ніяка дапамога ў партыйных да занекаў не арганізавана. Прасемінары і кансультацыйныя органы сваю работу. У сувязі з агулікаваннем пільме таварыша Сталіна складальнікам пахруччя гісторыі партыі, бюро гаркома ў свой час прыняло спецыяльнае рашэнне па арганізацыі работы з прапагандастамі. Рашэнне гэтае зачыталася на нарадах прапагандацкаў. Паводле гэтага паставы, гарком павінен быў правесці пільм лекцыяў па 12 тэмах і перадаць згодна пільму таварыша Сталіна. Быў намечан рад кансультацый і агітатары брашуру Аргуса «Супроць фашызма і ваіны». Выпускаецца спецыяльны нумар моўраўскай газеты «Чырвоны фронт».

Усё гэта асталося аб'янаннем. Гэта раскручывалася, недапушчальна забруджывалася, што навуе ў адзеле агітатыві і прапагандацы Менскага гаркома, прама не падаецца тлумачэнню. Гаркому трэба паставіць справу агітатыві і прапагандацы пад свой неаслабны кантроль.

М. Ч.

Напярэдадні Міжнароднага антываеннага дня

1 жніўня 1937 г. — Міжнародны антываенны дзень. У гарадах, раёных пэтрах, на праціемствах і ў калгасх моўраўска арганізацыі БССР правядуць ітэрнацыянальныя вечары, прысвечаныя міжнароднаму становішчу і зачаткам барацьбы з фашызмам. Менскі гарком МОПР намешу правесці вялікую ітэрнацыянальную масоўку ў гарадскім марку імя Горкага. ЦК МОПР БССР разаслаў для дакладчыкаў і агітатары брашуру Аргуса «Супроць фашызма і ваіны». Выпускаецца спецыяльны нумар моўраўскай газеты «Чырвоны фронт».

рэспубліканскай арміі смеда кідаліся ў бой з мацнейшым і некалькі раз трапілі і знішчалі яго.

У апошнія дні ва ўпартых баях на Мадрысцкім фронце, калі народная армія пераішла ў наступленне, рэспубліканская авіяцыя паказала нуды героізму, знішчыла дзесяткі самалётнаў праціўніка.

Зразумела, не ўсё іпач зроблена для таго, каб армія народнага фронту стала арміяй у сапраўдным сэнсе. Патрабуецца іпач вялікі нагаманні для падашня з'яў высокай боеспольнасці. Не ўсёды з'яўляю старыя забавоны, партызаншчыны. Іпач з'яўляю і на фронце і ў тыле прыгаў-пітэся ворагі народнага фронту. Захваць фашысцкія агітатары іпш іпшымі, і тым, што ў рэспубліканскім штабе абароны былі зрадынікі-фашысты. Іпач іпш пуч трапілістаў у Барселоне паказалі, што фашысцкія агенты іпшлуцца падаварь боеспольнасць рэспубліканскай арміі. Зрадынікі аказаліся і на паўночным фронце, у арміі баскаў.

У Каталоніі да апошняга часу армія не была рэарганізавана па ўзору арміі партызанскага фронту. Толькі пилер яна рэарганізавана і палларатывавана пэтраўнавым рэспубліканскаму камандаванню. Былы ваенны міністр Ларго Кабадыро ма-ла ўвагі аддаваў гэтаму пытанню. Разервы напаліліся неадстагкова хутка. Гэтым тлумачыцца, між іпшым, тое, што паражэнне ітэрвенцтаў і мясцішкінаў на Гвадалахары не ператварылася ў іх разгром.

Ітэрвенцы даставілі з Італіі і Германіі каля 100 тысяч войск для барацьбы з іспанскім народам. Яны велізарнымі сіламі, колькасцю да 65 тысяч наваліліся на абарончую Вяльба слабую ўрадавую армію Паўночнага фронту. Зараз і гэта армія рэарганізавана.

Мы маем зарад вялікіх поспехі рэспубліканцаў на Мадрысцкім фронце, якія праразі навадчыкай умацавання пазіцыі праціўніка.

Ітэрвенцы і мясцішкі могуць менш прыватна, часова паспехі, бо слабыя месяцы на абярных рэспубліканскіх фронтах іпач ёсць. Але ўжо нельга парэўнаць новую рэспубліканскую армію з той, якая была ў распаруджэн

Н. ПЕТРОВ ЯШЧЭ АБ КАВАРНЫХ ПРЫЁМАХ ЗАМЕЖНОЙ РАЗВЕДКІ

(ПРАЦЯГ. ПАЧАТАК ГЛ. НА 2 СТАР.)

Вывучэнне ялося аж да таго, якія інды-
видуальныя густы тых ці іншых «аб'ек-
таў», наметаных для вярбоўкі ў гэтых ал-
поснах. Вялома, што выпадкі вярбоўкі
такім шляхам мелі месца.

Для забеспячэння сваёй дзейнасці за-
межнай разведкі абавязаліся значнай
спецыяльнай «гаспадаркай». Сюды перш
за ўсё адносіцца збіранне дакументаў для
афармлення ў іншых краінах пераклада-
мых туды шпіёнаў. Неабходна сказаць,
што хатня буржуазная разведка мае на-
звычай добрую тэхніку аднаўлення і друка-
вання дакументаў і можа падрабляць нека-
торыя дакументы, яны ўсё-ж вельмі запі-
скаваны ў пакрыжы і збіранні такіх даку-
ментаў, як партыйныя, комсомольскія біле-
ты, партыяныя, профсаюзныя білеты і па-
сведчанні. Трэба прама сказаць, што кожны
агульны дакумент павінен быць — гэта
«хлеб» для замежнай разведкі. Нядаў-
на ў гэтых адносінах яна жыла.
Толькі пільнасць і стараннае хаванне, а
таксама і самая сур'ёзная праверка пра-
дзіўляемых дакументаў могуць перашкоджаць
таемнай рабоце ворага.

Да ліку дапаможных звышшпіёнскага
апарата адносіцца рознага роду дапамож-
ныя агенты-суб'екты, часам радэцыя,
«маршрутнікі» і т. п. Часта замежныя
разведкі прыбагачаюць да скарыстання ў гэ-
тых ролях рознага роду асоб, што прыла-
джаюць у СССР: актараў, акрабатаў, эс-
трэдаў, турэстаў і т. д. — не гавора-
чы ўжо аб афіцыйных асобах. Пільнасць
і насторожанасць па ўсіх выпадках хат-
ня і працэсуальна і іншага свету з'я-
ўляюцца таму абавязковымі праймамі для
кожнага чэснага савецкага грамадзяніна.

Самы гнусны катэгорый буржуазна-
фашысцкіх шпіёнаў з'яўляюцца тэя зрад-
лікі і дэурушнікі, якія прыкравяюць сваю
паўную работу партыйным білетам і маскай
«сваіх» людзей. Гэтыя ворагі, што прыта-
ліліся сярод нас, — трафісты, бухарын-
цы, змоўшчыкі з банды тройцы праклятых
Германіі і ў тыхаўскіх і іншых паўчужа-
чых — з'явіліся «знаходкамі» для фа-
шысцкіх разведкаў. Як мы няпер ведаем,
яны самі шукалі сувязі з фашысцкай
разведкай. З палёнай зладой, нянавісцю да
савецкага, да нашай вялікай партыі яны
пайшлі на службу капіталізму. Хітра і
тонка яны абманалі партыйных нашай
краіны, скарыстоўваючы сваё становішча,
групуючы вакол себе бандаў усіх мас-
таў, прасоўваючы іх на партыйныя месцы,
намаваючы і прыліваючы да себе ўсё
каго роду хіткія і неадаволеныя элемен-
ты, рыхтуючы паражэнне Рабоча-Сялянскай
Чырвонай Арміі. Нямаючы назвы ўскладаю
на іх істотыя ваўнічкі германскіх,
японскіх і польскіх імперыялістаў, якія
рыхтуюць крывавае ваю супроць вялікай
краіны сацыялізма. Недрэа так бас-
нуваць і шалюць фашысцкія сабакі,
пракватары ваіны і словавады на по-
ваду разгону банкі зрадніцаў у СССР і
савураўнага ўдару па фашысцкай раз-
ведцы.

Але не збыліся і не будучыя іх
зрадлікі. Вялікі і свабодны савецкі народ, згу-
таваны вакол партыі Леніна — Сталіна, ра-
шу і пераможна ідзе наперад, змятаючы
і знішчаючы на сваім шляху гадаў і
скарніцкіх фашызма. Пазыма ўмацаван-
ня абароны СССР, зававаанне Паўночна-
га полюса, беспазастаўна перадаць у Маск-
ву ў Амерыку, новыя ўрады Герояў Со-
ветскага Саюза, новыя ўрады антаганістаў
у нашай прамысловасці і сацыялістычнай

сельскай гаспадарцы — такія дні і спра-
вы нашай краіны, якая без астачы вы-
кароўвае ворагаў сацыялізма і ліквідуе
ўсё вынікі падрыўнай работы шкіднікаў,
шпіёнаў і дыверсантаў.

Аднак, няма сумнення, што ворагі і
надалей будуць прабаваць засылаць да
нас сваіх шпіёнаў і вербаваць асобныя,
наўстойлівыя элементы з грамадзян
нашай краіны.
Вопыт гісторыі сведчыць, што перад
кожнай вайной буржуазія намагалася
сказаць разведку сетку ў лагеры сваёга
магчымага праціўніка. Перад вайной
1870—1871 года кіраўнікі татышнай
Прусіі, Бисмарк і Мольке, аддавалі вялі-
кую ўвагу разгортванню шпіёнскага на
тэрыторыі Францыі і патрабавалі ад
дэмага кіраўніка разведкі Штыбера най-
шырэйшага размаху ў гэтых адносінах.
Вайна была пачата толькі таты, калі
Штыбэр насадыў у Францыі 30.000 прускіх
шпіёнаў. За час самой вайны было
наслана і завярбована яшчэ 35.000 шпі-
ёнаў для ўмацнення і панаўнення аген-
турнай сеткі, закладзенай яшчэ ў мірны
час.

Вялома таксама, што ў нашы дні фа-
шысцкая Германія, рыхтуючыся да напа-
ду на Іспанскую рэспубліку, літаральна
навадзіла Іспанію сваімі шпіёнамі. Па
дакументах, выяўленых ўрадам народнага
фронта ў Мадрыдзе, Валенсіі і Барселоне,
устаюнаўлена, што германская разведка
а моманту пачатку ваенна-фашысцкага мя-
нежу генерала Франка насадыла ў буй-
ных пэтрах Іспаніі некалькі тысяч сваіх
шпіёнаў.

У момант, калі фашысцкія дзяржавы
рыхтуюць разбойніцкі напад на СССР,
трэба паматаць, што асабліва вялікай бу-
дзе іх актыўнасць у арганізацыі шпіён-
скага супроць СССР.

«Паўстае пытанне, чаму буржуазныя
дзяржавы павіны адносіцца да савец-
кай сацыялістычнай дзяржавы больш
мілька і больш добраўсеска, чым да
аднапартыйных буржуазных дзяржаваў? Чаму
яны павіны засылаць у тэлы Савецка-
га Саюза менш шпіёнаў, шкіднікаў,
дыверсантаў і збойцаў, чым засылаюць
іх у тэлы ролных ім буржуазных
дзяржаваў? Акуль вы гэта ўздзілі? Ці
не варней будзе, да пункту гледжання
марксізма, дапусціць, што ў тэлы Со-
ветскага Саюза буржуазныя дзяржавы
павіны засылаць удвая і ўтрая больш
шкіднікаў, шпіёнаў, дыверсантаў і
збойцаў, чым у тэлы любой буржу-
азнай дзяржавы?» (Сталін).

Спраўды, факты гавораць аб тым, што
ў СССР шпіёны засылаюцца ў яшчэ больш-
шы колькасці, чым у першыя партыя-
тоўныя ранейшых воін павіны буржуазным
дзяржавамі. За адно лета 1932 года на
адным з участкаў нашай заходняй гра-
ніцы, адлегласцю ў 300 кілометраў, было
вылаўлена да 450 чалавек, якія пера-
шлі граўніцу, галоўным чынам з мэтай
шпіёнства. У часе канфіліку 1929 года
на КЧУ было ўстаноўлена, што штаб ад-
ной толькі 15-й брыгады манчжурскіх
воіск паслаў супроць савецкага Забайкал-
ля каля 300 шпіёнаў.

У святле гэтых фактаў прыведзенай
вышэй перацарага геніяльнага правядз-
ва савецкага народу з'яўляецца як нель-
га больш своечасовай. Яна мабілізуе ўсіх
працоўных на максімальнае павышэнне
пільнасці, увагі да захавання дзяржаў-
най тайны, чоткасі і арганізацыі ў
рабоне, барацьбы з усялякай расхлябанасцю
і разлізліцтвам.



Аўсвейч Дуса (злева) і Свайрадава Ксана (работніца арцелі імя Фрунзе) — яны
случу на Данскі Усход.

ВЫНАХОДЦЫ БССР ДА 20-ГОДДЗЯ КАСТРЫЧНІКА

Вынаходцы БССР уключыліся ў ак-
тыўную падрыхтоўку да 20-годдзя Вялі-
кай Кастрычніцкай рэвалюцыі. У ЦВ вы-
находцаў БССР паступіў ўжо раі цікавых
вынаходніцтваў і рацыяналізатарскіх пра-
палі сельскай гаспадаркі. Парэжыма
БССР т. Мандэра вынайшоў бульбаўба-
рачныя двухрады камбайны. Камбайн ме-
ханізуе ўсе працэсы ўборкі бульбы, на-
чынаючы ад выбаркі клубняў і да ўпа-
коўкі ў тары. Вытворчасць камбайна —
5 гектараў за 10 годзія. Ён дае эканомію
рабочай сілы ў параўнанні з палужнай
ўборкай на 80 проц. і з двухраднай
бульбакалалкай № 2 — на 30—35 проц.
Калгаснік-вынаходца т. Хатыль (Су-
ражскі раён) працуе над канструкцыяй
ізынамаціліці, якая складаецца з аднаго
вялікага і трох маленыхх валаўкаў па тэ-

пу машыны «Дзія». Новая канструкцыя
Хатыльва павялічыць вытворчасць працы
ізынамаціліці на 50 проц.
Засноўваючы вялікай увагі вынаход-
ніцтвам асістэнта кафедры фізікі меды-
цынскага інстытута т. Анісімава і Гуль-
шынга. Яны вынайшлі электратэрмометр,
якім можна вымераць тэмпературу страў-
ніка, мшынаў, касей, салістай аблачкі
носа і т. д.
Апрача таго зарэгістраваў рад вына-
ходніцтваў па выкарыстанню адыхоўнаў
згтворацці. Тав. Шор (Скуравод «Больш-
шэвік») знайшоў спосаб вырабу клею
з хромавай высачкі, што дае магчымасць
выкарыстоўваць адыходы скуронай вы-
творчасці.
Усё гэта — дадэла не поўны пералі-
тых работ, над якімі працуюць вынаход-
нікі БССР да 20-годдзя Кастрычніка.

ПАДРЫХОўКА ДА УСЕБЕЛАРУСКАЙ ВЫСТАўКІ НАРОДНАГА ВЫАЎЛЕНЧАГА МАСТАЦТВА

На сваім чарговым пасяджэнні Камітэт
усебеларускай выстаўкі народнага выаў-
ленчага мастацтва, якая прысвечана
20-годдзю Вялікай Кастрычніцкай рэвалю-
цыі, завердзіў арганізацыйны план вы-
стаўкі. Для абору эканатаў і папуля-
рызацыі выстаўкі на плане выаўленчага
працэсу арганізацыйны план вы-
аўленчага мастацтва. У 30 раёнаў рэ-
спублікі камітэтам паслана 15 мастакоў,
якія апрача аднаведнай агітатыўна-
прапагандаўскай работы зоймуцца зборам
экспанатаў.
Адапчосава з гэтым камітэт ухваліў і
пасаў у Маскву на ўсесаюную выстаўку
народнага выаўленчага мастацтва 95 ра-

бот мастакоў-самаучак БССР. Асаблівай
увагі засноўваюць работы вясёльскага
мастака-самаучкі Даміскага «Абарона
Мадрыда», «Ліквідацыя непьюменнасці»,
«Мельніца», «Прудок» і інш. Пасланы
таксама выаўленчыя работы гомельскага
мастака Паварыча — партрэт Н. Остроў-
скага і інш.
Сярод паславных работ таксама знахо-
дзіцца малюнік калгасніка Дзясенкевіча
(Журавічы), акараў і жаніца Далева-
Усольнай Чырвонай Арміі — Ібрагіма Ле-
бедэў (Менск), аплікацыя «Серго Орджані-
кідзе» — Самусёнік (Гомель) і т. д.
Н. ВІШНЕЎСКІ.

АБ АСЕННІМ ПАЛЯВАННІ НА ДЗІЧ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

Совет Народных Комиссаров БССР
постановил:
Давольно, асеннее паляванне на дзіч
у наступных тэрмінах:
а) на ўсю балотную і водазавалочную
дзіч: качак, дупеляў, бекасаў, вальшпа-
паў, карасцеляў, вазяных курачак і ўсе
выды кулікаў — з 24 ліпеня да 1 снеж-
ня 1937 г.;
б) на баравую дзіч: пецяркуў, белую

журатку, рабчыкаў і галубоў — з
жніўня да 1 снежня 1937 г.;
в) на глухара, шарую куратку, пе-
раўлетку — з 1 верасня да 1 кастрычні-
ка 1937 года.

Старшыня Совета Народных Комиссаров
Д. БАЛКОВИЧ.

Кіраўнік спраў Совета Народных
Комиссаров БССР
І. КОНИАЎ.

Карціна „Сталінскі маршрут“ з запалак

РЭЧЫЦА. (Нар. «Звязда»). Апошняя ра-
бота мастака-самаучкі электрамашына-
раўскай апаратнай фабрыкі «Х Кастрыч-
нік» Пятра Фёдаравіча Каўшэўнага — ма-
ваячы партрэт вялікага рускага паэта
А. С. Пушкіна. Гэты партрэт паэта, скла-
дзены з 50 тысяч рознакаляровых запала-
каў, набіт ва ўласнасць усеаюнавай пуш-
кінскай выстаўкі ў Маскве.

Зараз т. Каўшэўны закончыў складанне
эскіза для сваёй новай вялікай работы —
маваячы карціны «Сталінскі маршрут». Кар-
ціна пакажа гісторыю пералёт Тэроў
Советскага Саюза тт. Чкалова, Байдуко-
ва і Вялікова в Маскву, праз Паўноч-
ны полюс, у Паўночную Амерыку. Размер
карціны — 2,5 метра даўжыні і 1 метр
шырыні. Для пакажу карты пералёту бу-
дуць падобраны запалкі ўсіх патрэбных
каляраў. Зялёны колер пакажа лясы, бла-
кітны — воды і г. д. Усё маршрут бу-
дзе паказаны чырвонай лініяй. На фоне гэ-

тай карты-каляровыя партрэты тт. Ча-
кава, Байдукова і Вялікова. Тав. Каўшэў-
ны вераз дэталёва прапрацоўвае падбор
каляраў.
Аб размерах новай работы мастака-са-
маучкі можна меркаваць па таву, што па
складанне карціны «Сталінскі маршрут»
пойдзе ашы 400 тыс. рознакаляровых
бесапачных запалак. Тав. Каўшэўны на-
мерал скончыць карціну да 20-годдзя Вя-
лікай пролетарскай рэвалюцыі.

«Звязда» ўжо многа разоў звярчала
ўвагу на работу Пятра Каўшэўнага. Пасля
гэтага ў Камітэце па справах мастацтваў
«сацікавіліся» дзейнасцю мастака-самауч-
кі. Паслялі пісьмовы вапрос, і на гэтым
справе скончылася.

Неабходна дапамагчы Пятру Каўшэўна-
му ашыццявіць яго замасел па стварэнню
карціны, прысвечанай гераічнаму пералёту.
Н. ГАСМАН.

СКОНЧЫЛІСЯ 5-ыя УСЕБЕЛАРУСКІЯ ВАЕННА- ХІМІЧНЫЯ СПАБОРНІЦТВА

У цэнтральных лагерах Асавіяхіма пад
Менскам на працягу чатырох дзён адбы-
ліся 5-тыя ўсебеларускія ваенна-хімічныя
спаборніцтвы. У іх прымаў ўдзел 22 ка-
манды. Абсалютнае пераможца заваявала
каманда № 7 Варашылаўскага раёна тэлы
Асавіяхіма (Менск), якая атрымала пера-
ходны сцяг Цэнтральнага Совета Асавіа-
хіма БССР. Другое месца дасталася каман-
дзе № 19 «Чырвонага Крэйса» (Менск).
Паль каманд, пераможцаў спаборніцтваў,
прэміяваны калектыўнымі і індывідуаль-
нымі каштоўнымі падарункамі.

Трэба адзначыць, што асавіяхімаўскія
арганізацыі Мазыра, Рэчыцы і Віцебска
вельмі дэна падрыхтавалі свае каманды
да спаборніцтваў. Раёўскае Асавіяхіма
Магілёва, Палапка і Слупка зусім не вы-
сталі каманды на спаборніцтвы.

БЕЛАРУСКІЯ ФІЗКУЛЬТУРНІКІ У ЛЕНІНГРАДЗЕ

У Менск вярнуўся ўдзельнік усеаюна-
га фізкультурнага парада, чэмпіён БССР
і СССР па пэшкай атлетыцы Наум Іаніцэў.
У гучары з нашым супаўднікам тав.
Іаніцэў паказаў сваім ўражанні аб
парадзе і расказаў, што ён ішоў у ка-
лоное чэмпіёнаў і майстроў Саюза. На гу-
дзях у яго быў надпіс «Чэмпіён БССР і
СССР па штанзе».

Па запрашэнню ленынградскіх фізкуль-
турных арганізацый беларуская дэлегацыя
ночы 15 ліпеня выехала ў Ленінград,
дзе яны будуць прымаць ўдзел у гранды-
ённым фізкультурным парадзе, які абу-
дзецца сёння, 18 ліпеня.

Беларускія фізкультурнікі пакажуць
працоўным г. Ленінграда тая-ж нумары,
з якімі яны выступалі ў Маскве.

ДЗЕШІ НА АДПАЧЫНКУ

Добра і вёсела адпачынаць у пяці
піонерскіх лагерах дзеці рабочых, служ-
ацых і інжынерна-тэхнічных работнікаў
савіаўсёўскагаў рэспублікі. Лагеры знахо-
дзіцца непадалёку ад соўгасаў і кары-
стаюцца ўвагай грамадскіх арганізацый і
бальшоў. У лагерах соўгаса «Бабічыца»,
Аршанскага раёна, адпачываюць 80 дзя-
цей, імя Свэрлова, Дзержынскага раёна —
60 дзяцей, «Культура», Чавускага раёна —
40 дзяцей, імя Пікала, Ветрынскага раёна
— 45 дзяцей і «Зара вахалу», Заслаў-
скага раёна — 30 дзяцей. Для адпачываю-
чых арганізавана санітарнае харчаванне.

ЗНІЖЭННЕ ЦЭН НА БУДАЎНІЧЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

З 20 ліпеня значна паніжаюцца розні-
чныя цэны на будаўнічыя матэрыялы шы-
рокага спажывання. Так, сотыя будаўні-
чай цэглы якая раней каштавала 18 руб-
лёў, будзе каштаваць 15 руб., сотыя чара-
піцы раней каштавала 30 руб., зараз 24
руб. Каштоўнасць кінаграма алеабстра
зніжаецца з 25 кап. да 20 кап. і т. д.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Менскі гарком КП(б)У паведамляе, што
19 ліпеня ў Залымым тэатры ў парку імя
Горькага (былы сад «Профінтэра») у 7 га-
дзін вечара для рабочых-будаўнікоў Менска
абудзецца дэклад аб міжнародным
станавішчы. Дакладчык — рэдактар газ-
еты «Звязда» тав. Юркоў.

Білеты ў гарком КП(б)У і ў клубе бу-
даўнікоў.

МЕНГАРКОМ КП(б)У.

ДЗЕННІК

— Сход комсомольскага антыва Сталі-
нскага раёна г. Менска абудзецца 10 лі-
пеня ў 7 гадзін вечара ў памішанні
ВКСШБ (Барта Маркса, 30). На парадку
дня: дэклад аб выніках XVI с'езда КП(б)У.
Білеты ў райком комсомола.

Адзаныя рэдактар Д. В. ЮРКОЎ.

СЕННЯ І ТЭАТРАХ І КІНО

Памішканне
Белдзярж-
прагтэатра — гастролі Маскоўскага
тэатра імя МОСКО
ВОРАГІ
Пачатак у 4 г. веч.
Білеты ў касе тэатра в 12—2 і в 5 г. веч.

Гукавы кінотэатр «Чырвоныя зоркі»
МАЛЕНЬКАЯ МАМА
Дзіцячы гукавы кінотэатр
ЮНАСЦЬ

Гукавы кінотэатр «Пролетарыя»
ДАЧКА ПАРТЫЗАНА

Гукавы кінотэатр «Інтэрнацыяналь»
ЗОРЫ ПАРЫЖА

Гукавы кінотэатр «Саватан»
ПЕРАМОСЦЫ НОЧЫ

Гукавы кінотэатр «Інтэрнацыяналь»
З 19 ліпеня —
Гукавы мастацкі фільм вытворчасці
«Саведфільм»

„ПУЦЁўКА ў ЖЫЦЦЕ“
Рэж. Эмі. У галоўных ролях: засл.
арт. рэспублікі Батанаў і Шару.

ДЗЯРЖЫЦЬРК
(Шэра імя Горькага,
тэл. 22-725).

СЕННЯ
ВЯЛІКАЕ ЦЫРЬАВОЕ
прэдаўтанне ў 3-х аддзельных.
Заслужаны артыст рэспублікі
Віталій ЛАЗАРЭНКА
Гастролі дзёржыцкіх
МОРСКІХ ЛЬВОВ
Тэатра БРОК

Пачатак у 9 гадзін веч.
Каса в 12—2 і в 5 г. веч.

РАДЫВЕРБАДАЧЫ НА 18 ЛІПЕНЯ:
8.30 — «Апошнія паведамленні», 10.30
— канцэрт для дзяцей, 11.30 — гутарка.
12.15 — аграгатурка, 13.30 — літаратур-
ная перадача на польскай мове, 14.30 —
канцэрт па даўках, 16.05 — вэтрада
для парку і садоў, 17.15 — канцэрт
па даўках, 18.15 — міжнародны агляд
па даўках, 18.15 — міжнародны агляд,
18.30 — літаратурная перадача, 19.30 —
трагедыя з Кіева, 20.30 — канцэрт,
прэсачыны Іваніч (трагедыя са
станцыі імя Комінтэрна).

РАДЫВЕРБАДАЧЫ НА 19 ЛІПЕНЯ:
16.05 — канцэрт, 16.30 — літаратур-
ная перадача, 17.00 — перадача для
дзяцей, 17.41 — «Апошнія паведамлен-
ні», 18.30 — пошні вядоўз СССР, 20.00
— перадача з пілька «Зніжчы выд-
ныя людзей», 20.15 — пісьмы Фелікса
Дзержынскага.

УВАГА!

З 1 ЛІПЕНЯ 1937 г. ЗНАЧНА
ЗНІЖАНЫ ТАРЫФЫ
ПА СТРАХАВАННУ
ХАТНЯЙ МАЕМАСЦІ

Тав. напрыклад, устаюволены плацэжы з 1.000 руб. у год

1. У каменных дамах з вогне- тэрмавымі дахам	1 р. 50 к.	1 р. 00 к.
2. У каменных дамах з вогне- тэрмавымі дахам таксама ў змяшчальных дамах	2 р. 50 к.	2 р. 00 к.
3. У іныхх будоўлях з вогне- тэрмавымі дахам	4 р. 00 к.	2 р. 50 к.
4. У сельскіх мясцовасцях і дач- ных пасёлках: а) па хатняй маёмасці, якая знаходзіцца ў будынках, кры- тых жалезам, чарапіцай і інш. агнестойкімі матэрыяламі.	—	4 р. 00 к.
б) па маёмасці, якая знахо- дзіцца ў будынках з драўля- нымі і салямаўнымі отратамі.	—	9 р. 00 к.

Вы можасць выаўлікаць надом агента (бесплатна) для страхавання сваёй маёмасці з раённай страхавой іспек-
цыі па месцу жыхарства.
АДРАСЬ гарадскіх і раённых іспекцый Дзяржстраха БССР:
Менгарфа, тэл. 23.169, а ў раёнах — пры ўсіх райфіндэпзлах.

БЕЛДЗЯРЖКСТРАХ.

Беларускі дзяржаўны індустрыяльна-тарфяны тэхнікум
абвясціць ПРЫЁМ на 1-шы курс
тэрмін навучання 4 гады 2 месяцы.

Індустрыяльна-тарфяны тэхнікум рыхтуе спецыялістаў-тэхнікаў па
даследванню тарфяных іспектарнаў, арганізацыі торфідзярж-
ства і па выкарыстанню тарфяных масаў па паліва ўсіх існуючых
спосабаў зладбычы (машына-фар мочавіны, багерны, фрезарны, малы і
валікі і т. д.).
Усе паступаючыя павіны прымаць іспыты ва 7 класаў сярэдняй
школы на роднай і рускай мове, матэматыцы і іспектарнаўскаму.
Іспыты абудзюцца ў 15 па 23 жніўня.
Пачатак вапятаў і верасня 1937 г.
Тэхнікум забеспечаны высокай вольфаканатам выаўлічальнымі пера-
ладам (лічылны, асцотны і інжынерны ролны спецыялізаваныя).
ВІДУЧЫЯ ДЫСЦЫПЛІНЫ І ТЭХНІКУМЕ НАСТУПНЫЯ:
тэхнічная механіка, супраціўленне матэрыялаў, геадэзія, арганізацыя і
эксплуатацыя тарфяной гаспадаркі, торфамашыны, гідратэхніка ў тар-
фяной сярвы, машыны гідратарфа, рухалікі ўнутранага агарання і
і т. д.
Жалюцыя паступіць у Беларускі дзяржаўны індустрыяльна-тарфя-
ны тэхнікум павіны прадэстаўляць дакументы: пасведчанне аб скары-
нці 7 класаў, аўтабіяграфію, метрыку, даведку аб вдароўці, 2 фотазаруці і
паштовыя маркі на 40 кап.
Заваня прамышляю да 15 жніўня 1937 года на адрасу: гор. Менск,
Барысэўскі тракт, № 55, памяшканне Палітэхнічнага інстытута, з на-
верх, накой 117. Беларускі дзяржаўны індустрыяльна-тарфяны тэхні-
кум.
Асобы, залічаныя ў тэхнікум, забеспечваюцца стэндыяўкай па
ўстаювоўным нормам, інтэрвалам і стаўоўкай.
ДЫРЭКЦЫЯ.

Выдавецтва газеты «Звязда»
ПАТРЭБНА МАШЫНІСТКА.
Звартацца: Савецкая, 63, II паверх.

Менская гарадская